

**Заўтра, 14 сакавіка, дзень выбараў у мясцовыя Саветы БССР.**

**Аддадзім свае галасы за кандыдатаў народа!  
Усе на выбары!**

# Беларускі УНІВЕРСІТЭТ

ОРГАН ПАРТКОМА, РЭКТАРАТА, МЯСЦКОМА, КАМІТЭТА КАМСАМОЛА і ПРАФКОМА БЕЛАРУСКАГА ДЗЯРЖАўНАГА УНІВЕРСІТЭТА імя У. І. ЛЕНІНА

№ 6 (594)

Субота, 13 сакавіка 1965 г.

Год выдання XVIII-ы

Цана 1 кап.



## Перадвыбарныя нататкі

### „Лічу сваім абавязкам“

Пётр Панцялеевіч Раманюк, што працуе ва ўніверсітэцкім складзе, — чалавек з яркай і цікавай біяграфіяй. Ён нарадзіўся пад Беластокам яшчэ ў канцы мінулага стагоддзя. Дзяцінства ў яго, як і ва ўсіх дзяцей беднякоў, было бязрадаснае.

У 1913 годзе за спрэчку з памешчыкам Пятра Панцялеевіча сталі лічыць нядобранадзейным, яму пагражала 6 гадоў катаргі, і ён павінен быў хадзіць адзначацца да прыстава за 30 верст у любое надвор'е.

Рэвалюцыя 1917 года Пётр Панцялеевіч сустрэў у Саратаве і адразу ж уступіў у рады Чырвонай Арміі. Яго полк першым прыняў на сябе удар войскаў генерала Краснова. Многа прыйшлося паваяваць Пятру Панцялеевічу.

Цікавае і далейшае жыццё П. П. Раманюка. Вярнуўшыся ў родную вёску, ён дапамагае ствараць калгас. У час Вялікай Айчыннай вайны разам са сваёй 16-гадовай дачкой Настассёй ён апынуўся на акупіраванай тэрыторыі. Пасля вызвалення Польшчы, у 1944 годзе ён разам з сям'ёй пераехаў у Мінск. І з таго часу, вось ужо 20 гадоў працуе ва ўніверсітэце.

Пётр Панцялеевіч Раманюк заўсёды вельмі актыўна ўдзельнічае ў выбарах. «Я лічу

сваім абавязкам, — гаворыць ён, — галасаваць. Столькі ж добрага зрабіла Савецкая ўлада для людзей! Кожны чалавек краіны Саветаў павінен ганарыцца нашай дэмакратыяй».

Л. БАРБУК,  
студэнтка 1-га курса аддз. журналістыкі.

### Упершыню

14 сакавіка — незвычайны дзень для Наума Авербуха, Святланы Чвялевай, Ані Шыглевіч, Лоры Бандасаран, студэнтаў 2-га курса матфака. Усе яны ўпершыню ўдзельнічаюць у выбарах у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных БССР.

Як радасна становіцца на душы, калі усведамляеш, што з'яўляешся паўнапраўным грамадзянінам вялікага Савецкага Саюза, маеш права выбіраць у кіруючыя органы дастойных, тых людзей, чые імёны вымаўляюцца з павагай.

14 сакавіка — святочны дзень не толькі для тых, хто галасуе ўпершыню, але і для ўсяго савецкага народа. І ўсё ж з душэўнай усхваляванасцю, пачуццём гонару чакаюць гэты дзень тыя, хто ўпершыню возьме ў рукі выбарчы бюлетэнь. Віншuem іх з гэтым святам!

Т. АЛЯКСАНДРАУ

## НАСУСТРАЧ 20-Й ГАДАВІНЕ ВЯЛІКАЙ ПЕРАМОГІ

# ПА БАЯВЫХ ДАРОГАХ

Васіль Андрэвіч Мілаванаў, які працуе выконваючым абавязкі дацэнта кафедры асноў навуковага камунізму, мужна змагаўся ў час Вялікай Айчыннай вайны ў партызанскім атрадзе на Міншчыне. За баявыя заслугі ён атрымаў пяць савецкіх і адну чэхаславацкую ўрадавыя ўзнагароды. Некаторыя песні, што Васіль Андрэвіч напісаў у час вайны, увайшлі ў зборнік беларускага фальклору перыяду Вялікай Айчыннай вайны.

Рэдакцыя напрасіла В. А. Мілаванава падзяліцца сваімі ўспамінамі пра ваенныя гады.

Прызваны ў армію ў канцы 1939 года, я неўзабаве трапіў на фінскую вайну, на Карэльскі перашыек. Ваяваў радавым арудзійнага разліку. Як і ўсе мае таварышы па зброі, мёрзнуў, недасыпаў, але сваю воінскую справу рабіў як мае быць. А па начах, дзяжурачы ў зямлянцы, пры святле «буржуйкі», зробленай з бочкі з-пад бензіну, спрабаваў пісаць вершы.

Наша стралковая дывізія вясною 1941 года была перакінута на заходнюю мяжу, у Брэст. Тут у чатыры гадзіны раніцы 22 чэрвеня 1941 года на нас абрушыліся фашысцкія снарады і бомбы. Пачалася вайна... Надыйшлі цяжкія дні... З баямі мы адыходзілі на ўсход. Упарта абарончыя баі на рацэ Беразіне ля Вабруйска, потым на Дняпры пад Рагачовам. Тут, ля Рагачова, частка салдат нашай дывізіі пасля кровапралітнага бою з пераўзыходзячымі сіламі праціў-

ніка трапіла ў варожэе акружэнне. Прабіваліся невялікімі групамі. Калі я выйшаў з акружэння, фронт быў ужо далёка, на лініі Рослаў — Смаленск. Пры пераходзе лініі фонту ля станцыі Пачынак 20 жніўня трапіў у палон Праз тры дні быў дастаўлены ў Аршанскі лагер военнапалонных... На маіх вачах паміралі таварышы, не вытрымаўшы голаду і здзекаў. Мае сілы таксама ніклі. У душы гарэла нянавісьць да ворага.

Вырвусь, выпрямлюсь, буду мстити... Буду мстити. Буду огненно мстити...

(Заканчэнне на 2 стар.)

## Да выбараў усё гатова!

Малыўніча ўпрыгожаная аўдыторыя. На сталах часопісы, газеты, кнігі, многа брашур аб савецкай выбарчай сістэме, творы класікаў марксізма-ленінізма. На агітпункце 1-га выбарчага ўчастка Ленінскага раёна ідуць апошнія прыгатаванні да выбараў у мясцовыя Саветы дэпутатаў працоўных БССР.

— Да выбараў у нас усё гатова, — сказаў загадчык агіткалектыву аспірант кафедры гісторыі партыі Эдуард Ліпецкі. — Сярод выбаршчыкаў участка праведзена вялікая агітацыйная работа.

Многа напрацавалі агітатары студэнты гістфака і біяфака Клімовіч, Харкевіч, Вінакураў, Літвінава, аспірант Тарулька.

Яны пабывалі ў дамах, у студэнцкіх Інтэрнатах. Расказвалі аб савецкай выбарчай сістэме, аб кандыдатах у дэпутаты А. Я. Малышаву, А. І. Багданавай, С. Я. Ліпчак.

Вось агітатар студэнт Дубаў яшчэ раз удакладняе спісы выбаршчыкаў, што жывуць па вуліцы Свядлова. Яму дапамагае адказны за агітацыйную работу ад гістфака аспірант Беркаў. Кожны вечар на агітпункт прыходзяць выбаршчыкі, каб пачытаць літаратуру, праверыць свае прозвішчы ў спісах. Дарэчы, спісы выбаршчыкаў складзены даўно, але ёсць многа прозвішчаў, якія спачатку

не трапілі сюды. У большасці — гэта маладыя выбаршчыкі. Для іх вывешаны дадатковыя спісы. Хатняя гаспадыня Ганна Францаўна Кучынская прыйшла, каб знесці ў спісы выбаршчыкаў прозвішча пляменніцы, якой напярэдадні выбараў споўнілася 18 гадоў.

А колькі лекцый, вечароў, захапляючых сустрэч было ў выбаршчыкаў! Яны сустрэліся з кандыдатам у дэпутаты гарсавета прарэктарам універсітэта А. Я. Малышавым. Гасцямі выбаршчыкаў і студэнтаў універсітэта былі ўдзельнікі XVIII Алімпійскіх гульняў у Токіо Т. Самусенка, А. Ніканчыкаў, М. Іткіна. Цёпла сустрэлі і футбалістаў мінскага «Дынама» А. Дзенісенку, Э. Малафеева, Х. Усаторэ.

Кожную суботу, калі вокны агітпункта запальваліся яркімі агнямі, у кіназале біяфака для выбаршчыкаў дэманстраваліся навукова-папулярныя і дакументальныя фільмы...

Заўтра — дзень выбараў. І я ніколькі не сумняваюся, што выбаршчыкі 1-га выбарчага ўчастка прымуць у галасаванні самы актыўны ўдзел і аддадуць свае галасы за кандыдатаў усенароднага блока камуністаў і беспартыйных.

О. ШКУРДЗЬ,  
студэнт 5-га курса вчэрняга аддз. журналістыкі, слесар заводу запчастак.

Самуэль Адо, Джэймс Бафос, Сахара Фрыдэй, Генры Апіа (першы рад), Асантэ Джорг, Самуэль Адгей і Джордж Банерман (другі рад) — студэнты падрыхтоўчага факультэта.

Нядаўна ў Палацы культуры прафсаюзаў адбыўся вечар, прысвечаны 8-й гадавіне з дня абвяшчэння незалежнасці іх радзімы — Ганы. На вечары прысутнічалі студэнты вуні, рабочая моладзь, юнакі і дзяўчаты з краін Азіі, Афрыкі, Лацінскай Амерыкі, якія вучацца ў Мінску.

Фота А. КАДЗЕТА,  
студэнта 1-га курса аддз. журналістыкі.



